

06 – 07

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Дырэктар дзяржаўнай
установы адукацыі
“Качышчанская сярэдняя школа
Ельскага раёна”

_____ А.В.Чэчка

Графік
работы спартыўнай залы
ў суботу
на I-е паўгоддзе 2024/2025 навучальнага года

Назва секцыі, аб'яднання па інтарэсах	Час правядзення	Кіраўнік секцыі, аб'яднання па інтарэсах
СМГ 8,9 класы	09.00-09.40	Садольскі В.Ф., настаўнік фізічнага выхавання і здароўя
Факультатыў “Юны пагранічнік”, 6 клас	9.50-10.30	Садольскі В.Ф., настаўнік фізічнага выхавання і здароўя
Агульнашкольныя спартыўныя мерапрыемствы	10.40-11.20	Садольскі В.Ф., Каламар М.В. настаўнікі фізічнай культуры і здароўя, класныя кіраўнікі
Аб'яднанне па інтарэсах. Клуб “Патрыёт”	11.30-12.10 (1 субота месяца)	Садольскі В.Ф., кіраўнік па ваенна-патрыятычным выхаванні
Аб'яднанне па інтарэсах. Клуб “Юны алімпіец”	12.10-12.50 (2 субота месяца)	Каламар М. В., кіраўнік фізічнага выхавання

Адказны за выхаваўчую
і ідэалагічную работу

В.С.Лаворанка